



# Навіны для Беларусі

Нумар X

11 снежня 2007 года



Office for a Democratic Belarus

**Наступствы аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі чалавецтва адчувае і сёння...**

**У нумары  
Беларусь да і  
насля аварыі  
на  
ЧАЭС**

**Беларускі  
голос у  
Францыі  
(Віржыні  
Шыманец)**

Мы ў сеціве  
[www.democraticbelarus.eu](http://www.democraticbelarus.eu)

## Беларусь да і пасля Чарнобыля: « Радыяэкалагічныя і медыцынскія аспекты»

Урыўкі з працы прафесара Ю.І. Бандажэўскага

Радыяэкалагічная сітуацыя да 1986 г.

Наступствы аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі чалавецтва адчувае і сёння, не зважаючи на тое, што прамінула больш як 20 гадоў ад выбуху.

Чарнобыльская катастрофа ўзняла шмат пытанняў, і найперш – што будзе з людзьмі, якія сутыкаюцца з уздзеяннем радыяцый, жывучы на забруджаных тэрыторыях? Ад гэтага залежыць будучыня не толькі гэтых людзей, але і ўсяго чалавецтва, якое штодзённа сутыкаецца з дзеяннем радыяцый.

Гэты артыкул мае на мэце дэманстрацыю шырокаму грамадству мала вядомых ці, магчыма, наўмысна прыхаваных доказаў узаемадзеяння вялікай колькасці людзей з радыяэактыўнымі агентамі і медыцынскімі наступствамі гэтай з'явы. Дзякуючы гэтаму матэрыялу робіцца зразумелым ціперашні стан здароўя насельніцтва ўсходняй часткі СССР.

Перад усім неабходна дакладна вызначыцца з часам пачатку контактаў насельніцтва з радыяэактыўнымі агентамі.

Трэба ўлічваць, што існуе натуральны радыяэактыўны фон, што ўзнік яшчэ да з'яўлення чалавецтва на Зямлі. Аднак ёсць і іншая



www.democraticbelarus.eu

радыяэактыўнасць, якая стала вынікам дзейнасці чалавека, а найперш – выпрабавання ўядзернай зброі. Узровень гэтай радыяэактыўнасці падвышаецца ў біясферах штогод. Найбольшае значэнне для фарміравання зон абпраменевання насельніцтва Зямлі маюць перад усім: цэй-137, цырконій 95, вуглярод-14, рутеній-106, стронцый-90, цэрый-144, тритый і

ёд-131. Іх паходжанне звязана ў асноўным з выпрабаваннямі ўядзернай зброі і дзейнасцю атамных электрастанцыяў.

Выпрабаванні ўядзернай зброі ў атмасферах пачаліся ў 1945 годзе і былі вельмі інтэнсіўнымі ў 1945-1958 і 1961-1962 гг. З 1963 г. шэраг краін пачалі весці падземныя выпрабаванні гэтай зброі.

Што да фарміравання тканкавых доз і радыебіялагічных наступстваў глабальнага выпадzenia для арганізма, галоўная роля належыць

Cs-137, які можа трапіць у навакольнае асяроддзе разам радыяэактыўнымі адходамі ды прадуктамі ўядзерных выбуху [18].

Найбольш інтэнсіўнае забруджванне навакольнага асяроддзя Cs-137 адбываецца ў часе ўядзерных выбуху альбо аварый на атамных электрастанцыях, адным з прыкладаў якіх з'яўляецца выбух у Чарнобылі ў 1986 г.

Так ці інакш, выкарыстанне чалавекам энергіі атамнага распаду прывяло да ўзнікнення ў стратасферах рэзервуара Cs-137, які трапляе на зямлю разам з ападкамі. Рэгістрація радыяцэй на тэрыторыі ўсходняй часткі СССР пачалі ў 1963 г.

Узровень назапашвання Cs-137 у арганізме чалавека залежыць ад узроўню забруджвання навакольнага асяроддзя, то бок ад прадуктаў харчавання, структуры рацыёну, узроставых і полавых асаблівасцей [18].

Трэба адзначыць, што

перыяд напаўвывядзення Cs-137 з арганізма чалавека складае 40-50 дзён, у сувязі з чым наяўнасць радыенукліду ў арганізме сведчыць пра пастаяннае паступленне яго з навакольнага асяроддзя.

Супрацоўнікі навукова-даследчага інстытута біяфізікі Міністэрства аховы здароўя СССР на працыгу 1967-1970 гг. ажыццяўлі больш за 1000 вызначэнняў утрымання Cs-137 у каровіным малаце ў розных раёнах Палесся[18]. У выніку была створана так званая малочна-цэзіявая мапа, з якой бачна, што найбольшая канцэнтрацыя радыяцэзію на Беларусі назіралася ў Гомельскай вобласці. На тэрыторыі Украіны паказальнікі знаходжання Cs-137 у каровіным малаце значна ніжэй, у сувязі з чым сярэднегадавыя значэнні папуляцыйных доз сярод жыхароў Беларусі ў 2,5 разы вышэй чым ва Украіне. [18].

Калі прааналізаваць штогадовыя звесткі пра выпадзенні Cs-137, утрыманні яго ў прадуктах (малако) і арганізме чалавека, можна канстатаваць, што 1963 год з'яўляецца годам максімальных выпадзенняў гэтага радыенукліду на тэрыторыі Беларусі да Чарнобыльскай катастрофы. Зарэгістравана таксама выпадзенне радыеактыўных ападкаў Cs-137 і Sr-90 на тэрыторыі г. Мінска ў 1963-1968 гг. [23].

Малако каровы з'яўляецца адным з асноўных прадуктаў харчавання чалавека, таму і фарміруе дастаткова высокі ўзровень утрымання радыяцэзію ў арганізме жыхароў Беларусі і прыбалтыйскіх рэспублік былога СССР.

Акрамя малака, малочных прадуктаў і хлеба, радыяцэзій трапляе ў арганізм чалавека разам з мяснымі прадуктамі, найперш з ялавічынай. Канцэнтрацыя Cs-137 у гавядзіне па выніках даследаванняў, праведзеных у 1967-1970 гг., знаходзілася ў дыяпазоне 700-8300 пкюры/кг. Найбольшая канцэнтрацыя ізатопа была зарэгістравана ў мясе цялят (9300 пкюры/кг). Канцэнтрацыя Cs-137 у свініне была ў 3-4 разы меншая чым у гавядзіне [ 18 ].

Такім чынам, насельніцтва Беларусі яшчэ задоўга да Чарнобыльскай катастрофы знаходзілася пад уздзеяннем радыеактыўных элементаў, у прыватнасці Cs-137.

### Радыеэкалагічнае сітуацыя пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС у 1986

У Беларусі найбольш моцна ад аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі пацярпелі Гомельская і Магілёўская вобласці. Амаль усе раёны гэтых абласцей былі інтэнсіўна забруджаны радыеактыўнымі элементамі. Пасля катастрофы дзялянкі з найбольшай канцэнтрацыяй Cs-137 былі выяўлены ў Чачэрскім і Добрушскім раёнах Гомельскай вобласці і Чэрыкаўскім раёне Магілёўской вобласці [24].

Аднак і ў іншых раёнах гэтых дзвюх абласцей утрыманне Cs-137 у глебе было даволі значным.

Треба адзначыць, што адсяленне насельніцтва ў так званыя "чыстыя" па радыяцэзіі тэрыторыі было не ёфектыўным праз тое, што там мела месца забруджванне глебы плутонием 238, 239, 240 (звыш 3,7 kBk /m<sup>2</sup>).

Акрамя раёнаў Гомельской і Магілёўской абласцей, тэрыторыі, забруджаныя Cs-137 з узроўнем вышэй за 37 kBk/ m<sup>2</sup>, былі выяўлены ў шасці раёнах Брэсцкай вобласці (Лунінецкі, Столінскі, Пінскі, Драгічынскі, Бярозаўскі, Баранавічскі), а таксама ў Дзятлаўскім, Іўеўскім, Карэлічскім, Лідскім, Навагрудскім і Смаргонскім раёнах Гродзенской вобласці, Валожынскім, Барысаўскім, Бярэзінскім, Салігорскім, Маладзечанскім, Вілейскім, Стабоўскім, Крупскім, Лагойскім і Слуцкім раёнах Мінскай вобласці[24].

Неабходна памятаць, што забруджванне Cs-137 раёнаў Гомельской і Брэсцкай абласцей было выяўлена яшчэ задоўга да выбуху ў Чарнобылі ў 1986 г. [18]. Існуе верагоднасць, што тое самае магло адбыцца і з раёнамі Мінскай і

Гродзенской абласцей. Магчыма гэта і ёсць прычынай таго, што на гэтых землях у 1990-х гг. зарэгістравалася найбольшая забруджанасць радыяцэзіем.

Гэты факт цалкам перакрэслівае прагнозы тых даследчыкаў, якія

разлічвалі калектыўную дозы апраменівания насельніцтва чарнобыльскіх абласцей, абапіраючыся толькі на падзеі 1986 г. і не ўлічваючы той факт, што насельніцтва Беларусі да гэтага ўжо больш як 20 гадоў знаходзілася

ва ўмовах хранічнага радыеактыўнага апраменівания.

Гэта інфармацыя вельмі акуратна замоўчвалася пасля Чарнобыльскай катастрофы і толькі дзякуючы настойлівым пошукам некаторых даследчыкаў Гомельскага медыцынскага інстытута стала магчымым атрымаць дакладныя звесткі.

Важна падкрэсліць, што радыеактыўныя элементы, што праніклі ў атмасферу і забрудзілі тэрыторыю, на якой пражывала істотная колькасць насельніцтва, натуральным шляхам траплялі і працягваюць трапляць у арганізм людзей і жывёл. Калі ёд-131 трапляе ў арганізм праз стрававальны тракт і дыхальныя шляхі, дык Cs-137 і Sr-90 трапляюць да нас пераважна з прадуктамі харчавання. Менавіта прадукты харчавання жывёльнага і расліннага паходжання з зон радыеактыўнага забруджвання з'яўляюцца асноўнай крыніцай радыенуклідаў у чалавечым арганізме.

У першыя гады пасля Чарнобыльскай катастрофы вызначэнне знаходжання радыяцэзію ў арганізме вялікіх груп людзей практична не праводзілася. Атрыманую насельніцтвам дозу ацэнівалі, грунтуючыся на ўзроўні забруджвання тэрыторыі пражывання, вылічвалі так званую калектыўную дозу апраменівания. I толькі пачынаючы з 1992 з'явілася

магчымасць ажыццяўляць масавы скрынінг насельніцтва на заходжанне радыяцэзію ў арганізме, калі прылады, створаныя на базе ЛПЧ (лічыльнік імпульсаў чалавека) у Акадэміі навук Украіны, упершыню з'явіліся ў Гомельскай вобласці. Менавіта з гэтага моманту пачаліся навуковыя даследаванні, што дазволілі аб'ектыўна ацаніць ролю радыеактыўных элементаў ва ўзнікненні захворванняў, ад якіх пакутавала большая частка насельніцтва Гомельскай вобласці.

Для таго, каб стварыць тэхналогіі, якія дапамагаюць выводзіць радыенукліды з арганізму жывёлы і чалавека, навукоўцам і інжынерам-практыкам неабхідна было мець дакладныя лічбы заходжання радыеактыўнага цэзію ў арганізме. У Гомельскай вобласці на базе Беларускай Інжынернай Акадэміі быў створаны навуковы комплекс, у склад якога, акрамя спецыялістаў па радыяметрыі, увайшлі супрацоўнікі Гомельскага медыцынскага інстытута, якія дасканальна выучылі стан здароўя і функцыянаванне жыццёва важных органаў і сістэм у людзей рознага ўзросту ў залежнасці ад колькасці атрыманых радыенуклідаў.

Праз некалькі год вызначэннем колькасці радыяцэзію ў арганізме людзей заняўся і “Белрад” – Інстытут радыяцыйнай бяспекі, які ўзначаліў прафесар Несцярэнка В.Б. Супрацоўнікі гэтай установы здзейснілі вялікую колькасць вымярэнняў на ўтрыманне Cs-137 у арганізмах дзяцей і дарослых, якія жылі на тэрыторыі чарнобыльскіх і так званых “чыстых” раёнаў. Матэрыял, назбіраны гэтым інстытутам, сведчыць пра ступень забруджвання дадзеным радыенуклідам арганізма жыхароў Беларусі ў пост-чарнобыльскі перыяд.

### Дэмографічныя паказальнікі стану здароўя насельніцтва да 1986 г. і пазней

Дэмографічная сітуацыя ў Беларусі да забруджвання радыеактыўным цэзіем была спрыяльнай. Нават у цяжкія пасляваенныя гады нараджальнасць істотна перавышала смяротнасць (натуральны прырост

насельніцтва ў 1940 г. складаў 13,7 %, у 1945 г. – 11,2 %)

У 1960 г. у Беларусі фіксавалі самы высокі натуральны прырост насельніцтва ў пасляваенныя гады – 17,8%.

Аднак, пачынаючы з 1965 г., адбывающа няўхільнае паніжэнне нараджальнасці на фоне павелічэння смяротнасці насельніцтва, што адбіваецца і на натуральным прыросце: у 1985 г. ён дасягаў усяго толькі 5,9%.

У пост-чарнобыльскі перыяд сітуацыя працягвала пагаршацца, і ў 1993 г. паказальнік натуральнага прыросту насельніцтва набыў адмоўнае значэнне. Прагрэсіўнае паніжэнне нараджальнасці да 9,3% і павелічэнне смяротнасці да 14,2% прывялі да таго, што натуральны прырост у 1999 г. склаў -4,9% (-5,9% у 2002, -5,3% у 2005) [16] і зрабіўся паказальнікам не натуральнага прыросту а натуральнага змяншэння насельніцтва.

Смяротнасць насельніцтва толькі за перыяд з 1990-1999 гг. вырасла на 32,7% (з 10,7 да 14,2 на 1000 насельніцтва), у тым ліку сярод мужчынаў – на 40,2%, сярод жанчын – 24,3% [32]. Ва ўзроставым аспекте пад'ём смяротнасці ў 1999 г. пачынаўся ва ўзросце 50-54 гады.

У Рэспубліцы Беларусь назіраецца няўхільнае пагаршэнне стану здароўя насельніцтва. Толькі за перыяд з 1990-1999 гг. першасны захворванні выраслі на 43% [32], што ў большай ступені звязана з захворваннямі сістэмы кровавзвароту і новаўтварэннямі (пухлінамі) [2].

Захворвае мае сістэмы кровавзвароту няўхільную тэнденцыю да росту. Толькі з 1980 па 1994 гады ўзровень першасных захворванняў сістэмы кровавзвароту вырас ў 5,5 разоў, колькасць агульных захворванняў пры гэтым узрасла ў 4,2 разы.

Вельмі хутка колькасць захворванняў расла ў забруджаных радыенуклідамі раёнах, пачынаючы з 1988 г. яе паказальнікі былі найбольш высокі ў Гомельскай вобласці.

Захворванні сістэмы кровавзвароту нясуць найбольшую адказнасць за смерць людзей. У 1997 г. вага сардэчна-сасудзістых захворванняў у структуры смяротнасці складаў 50,4% [33], у 1998 – 51,9% [34], а ў 1999 – 52,9% [35].

Толькі за перыяд 1989-1998 адносны паказальнік смяротнасці з-за хвароб сістэмы кровавзвароту вырас на 24%, з 565,4 да 700,9 на 100.000 насельніцтва [34].

У структуры першаснага выхаду на інваліднасць хваробы сістэмы кровавзвароту складаюць 40,2% [35]. Агульны лік інвалідаў да канца 1999 г. склаў у рэспубліцы 4,1% ад усяго насельніцтва [32].

На працягу апошніх трох дзесяцігоддзяў назіраецца рост захворванняў на злякасныя ўтварэнні. Найбольшы прырост гэтых захворванняў зноў прыпадае на Гомельскую вобласць [1].

Вялікую заклапочанасць у свеце выклікаў рост захворванняў на рак шчытападобнай залозы ўжо праз некалькі гадоў пасля Чарнобыльскай аварыі. Узровень захворвае мае сістэму рака склаў у 1997 г. у Гомельскай вобласці 9,2 выпадкі на 100.000 насельніцтва, тэмпры росту ў параўнанні з да аварыйным перыядам склалі 513% [13].

У цэлым па Рэспубліцы Беларусь колькасць хворых на рак шчытападобнай залозы, выяўленых толькі ў 1998 г., у 2-2,5 разы перавысіла колькасць выпадкаў, дыягназаваных у 1990 г.

Захворвае мае сістэмы рака шчытападобнай залозы сярод дзяцей і падлетькаў (ва ўзросце да 19 гадоў) павялічылася з 0,1 на 100.000 у 1986 г. да 2,5 у 1998 г., то бок у 25 разоў. Больш чым у 4 разы ўзрасла колькасць захворванняў рака шчытападобнай залозы сярод асоб, старэйшых за 18 год: з 2,0 у 1986 г. да 8,4 у 1998 на 100.000 насельніцтва. З 1986 па 1999 год у Беларусі на рак шчытападобнай залозы захварэлі 6030 чалавек, з іх 1083 – дзеці і падлетькі [21].

Узнікненне рака шчытападобнай залозы прынята звязваць з

уздзейннем I-131, які мае кароткі перыяд паўраспаду і вялікую тропнасць да шчытападобнай залозы. Найбольшая колькасць хворых на гэты від рака выпадае ў Гомельскай вобласці, пік захворванняў назіралі тут у 1991 г. (54% выпадкаў рака па ўсёй краіне). У Брэсцкай вобласці рак шчытападобнай залозы сустракаўся радзей (23%), і толькі ў жыхароў трох раёнаў – Пінскага, Столінскага і Лунінецкага[25]. Яшчэ раз падкрэслім, што менавіта тут рэгістраўся цэзій у малацэ, пачынаючы з 1963 г.[18].

Нягледзячы на тое, што галоўную ролю ў індукцыі рака шчытападобнай залозы мае радыяактыўны ёд, удалося выявіць сувязь паміж часцінёй узнікнення хваробы і шчыльнасцю забруджвання Cs-137 тэрыторыі пражывання [25].

Трэба падкрэсліць, што часціня рака шчытападобнай залозы перыядычна ўзрастала і да Чарнобыльскай катастрофы, у сярэдзіне 1970-х. [12].

У жыхароў паярпелых ад аварыі на ЧАЭС тэрыторый, у прыватнасці Гомельской вобласці, назіраецца павелічэнне выпадкаў рака лёгкіх, абадочнай і прамой кішкі, мачавога пузыра і нырак, а таксама малочнай залозы[13]. Узгаданыя органы звязаны з паступленнем і вывядзеннем Cs-137, у сувязі з чым і церпяць больш за ўсё. У прыватнасці колькасць выпадкаў захворвання нырак у дзяцей з 1988 па 1997 г. павялічылася амаль удвая.

Трэба таксама адзначыць, што ў афіцыйных медыцынскіх крыніцах узгадваецца пра ўзрастанне колькасці прыроджаных заганаў у паярпелых рэгіёнах 5 год пасля выбуху на ЧАЭС [20]. Гэтыя заганы могуць быць спароджаныя як генетычна, так і станам навакольнага асяроддзя. Аналіз нараджальнасці дзяцей за больш доўгі перыяд часу (1987-1998 гг.) дазволіў зрабіць выснову пра павелічэнне таксама колькасці рэдукцыйных заганаў, полідактылі (шмат пальцаў) і шматлікіх заганаў развіцця [30].

**(Працяг будзе...)**

## ЛІТАРАТУРА

- 1.Анализ заболеваемости населения, пострадавшего вследствие катастрофы на ЧАЭС, 1993 год. Минск, 1994. - 156с.
- 2.Анализ заболеваемости и смертности населения, пострадавшего вследствие катастрофы на ЧАЭС, за 1999 год/ Под редакцией профессора Н.Н.Пилипцевича. - Минск: БЕЛЦМТ, 2000. - 58с.
- 12.Бронштейн М.Э. Рак щитовидной железы /Проблемы эндокринологии. - 1997Б Том 43. - С. 33-37.
- 13.Динамика онкологической заболеваемости сельского населения Гомельской области после аварии на Чернобыльской АЭС/ Информационный материал - Национальная комиссия Беларуси по радиационной защите, 1998.
- 18.Марей А.Н., Бархударов Р.М., Новикова Н.Я. Глобальные выпадения Cs- 137 и человек. Москва, Атомиздат, 1974. - 168с.
- 20.Казаков В.С./ Радиоэкологическая ситуация в Белоруссии после Чернобыльской аварии, медико-биологические последствия и научное обоснование мероприятий по радиационной защите населения/ Доклад на Республиканской конференции. 12-14 марта 1991 года.
- 21.Ребеко В.Я. Проблемы рака щитовидной железы в пост-чернобыльский период/Проблемы ликвидации в Республике Беларусь последствий катастрофы Чернобыльской АЭС. Доклад на парламентских слушаниях Палаты представителей и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь 21 апреля 1999 года //Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Комитет по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; под редакцией профессора И.В.Ролевича. Барановичи: укрупненная типография, 1999. - 116 с.
- 23.Тернов В.И., Гурская Н.В. Выпадения радиоактивных осадков на территории г. Минска в 1963-1970 гг. / В сборнике: Гигиена труда и охрана здоровья населения. Минск, 1974. - С. 20-22.
- 24.Чернобыльская катастрофа: Причины и последствия (Экспертное заключение). В 4-х частях. Часть 3. Последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС для Республики Беларусь / Под редакцией В.Б. Нестеренко/ Международное сообщество восстановления среди обитания и безопасного проживания человека "СЭНМУРВ" Объединенный экспертный комитет (Минск-Москва-Киев). - Минск: "Скарэна", 1992. - 207с.
- 25.Щитовидная железа у детей: последствия Чернобыля / Под редакцией профессора Л.Н. Астаховой. - Минск, 1996. - 216с.
- 30.Наумчик И.В., Румянцева Н.В., Лазюк Г.И. Динамика частоты некоторых врожденных пороков развития в Беларуси /Достижения медицинской науки Беларуси. Выпуск 6. - 2001.
- 32.Пилипцевич Н.Н., Ломать Л.Н., Гальбурт Г.Н. Основные показатели здоровья населения Беларуси в 1990-е гг./ Достижения медицинской науки Беларуси. Выпуск 6. - 2001.
- 33.Пилипцевич Н.Н., Рогачева Т.А., Трофимов Н.М. и др. Состояние здоровья населения и медицинской помощи в Беларуси/Достижения медицинской науки Беларуси. Выпуск 4. - 1999.
- 35.Манак Н.А., Русецкая В.Г. Динамика показателей заболеваемости болезнями системы кровообращения в Республике Беларусь за 10 лет/ Достижения медицинской науки Беларуси. Выпуск 6. - 2001.
- Прафесар Бандажэўскі вядомы даследаваннямі на тэму ўплыву малых доз радыяцый на арганізм чалавека. “Міжнародная амістыя” прызнала яго вязнем сумлення, палічыўшы, што яго прысудзілі да турэмнага зняволення за адкрыту крытыку дзяянияў улады адносна наступстваў Чарнобыльскай катастрофы.*
- У 2001 г. Ю. Бандажэўскі атрымаў Паштарт Свабоды, які дае права вольна пераміччаца па Еўропе і выбіраць у якасці месца жыжарства любую краіну кантынету. Такім паштартамі валодае толькі 25 чалавек у свеце.*

## Вержыні Шыманец: “Кожная ўлада імкненца займець сваю беларускую мову”

Гутарка з Віржыніяй Шыманец, сузансавальніцай асацыяцыі «*Perspectives Biélorusses*», доктаркай універсітету Парыж III, аўтаркай дысертацыі, прысвечанай беларускаму тэатру першых дзесяцігоддзяў XX стагоддзя. Разам з Ларысай Гімёна зрабіла пераклад выбраных раздзелаў раману Артура Клінава «Горад СОНца» на французскую мову.

**A.K.: Якія ў вас уражанні ад чытания Артура Клінава ў Парыжы?**

Віржынія Шыманец: Для нас гэта вельмі важна, таму што вельмі рэдка ёсць магчымасць паслушаць беларускую мову ў Парыжы. Цудоўна, што цяпер ёсць такое месца, як «Дом Еўропы і Усходу», якое можа гуртаваць у супольных проектах усе арганізацыі, што цяпер працаюць у Парыжы для Беларусі. Гэта самае галоўнае. Я пачала займацца беларускімі справамі ўжо больш за дзесяць год таму, і ўпершыню адчуваю, што ёсць арганізацыі, асацыяцыі, якія жадаюць не быць канкурэнтамі, а сапраўды нешта ўяўляць разам.

**A.K.: У чым прычына такіх зменаў?**

В.Ш.: Я думаю, быў вельмі важны момант у самім часе і пасля презідэнцкіх выбараў. Нашыя людзі пабачылі на тэлеэкранах, які гвалт здзяйсняўся ў Беларусі. Яны пабачылі людзей, якія змагаліся кветкамі, а не зброяй супраць цэлай сістэмы. Многія нашыя сябры былі арыштаваныя. Мы былі ў шоку. І тады нешта здарылася. Мы ўпершыню пачалі размаўляць, раіцца пра тое, што мы можам рабіць разам.

**A.K.: То бок, сакавіцкая падзея 2006 г. значна паўплывалі на ўспрыманне Беларусі ў Францыі?**

В.Ш.: Не толькі ў Францыі, але паўсюль у Еўропе. Два дні таму нейкі чалавек, які живе ў Швейцарыі, хацеў увайсці ў контакт з намі. Людзі з Нямеччыны, з Бельгіі шукаюць контакту. Паглядзім, які плён гэта

дасць у будучыні. У 1996 г., калі мы пачыналі займацца беларускімі справамі ў Парыжы, нас было толькі трох чалавекі. Мы паглядзелі адзін аднаму ў очы і зразумелі: нам гэта цікава. Пачынаем! А цяпер ёсць іншыя асацыяцыі, якія нарадзіліся, напрыклад – «*Belprojet*», ёсць нават памяшканне – «Дом Еўропы і Усходу» ў Парыжы, дзе мы можам ладзіць супольныя імпрэзы. Нашыя арганізацыі спрабуюць стаць узаемадапаўняльнымі. Канкурэнцыя – гэта не тое, чаго мы жадаєм. Трэба працаўаць разам, каб кожны мог развівацца. Але, разам з тым, мы не будзем ствараць нейкую федэрацыю з адным кіруніком.

**A.K.: Як узнікла вашая асацыяцыя «*Perspectives Biélorusses*»?**

В.Ш.: Нашая асацыяцыя была створана больш чым дзесяць год тому. Нас было трох чалавекі, якія жадалі напісаць доктарскія дысертацыі пра Беларусь. Мы былі ў дзіўнай сітуацыі. Калі мы шукалі інфармацыю, сустракаліся з польскімі людзьмі, яны нам казалі: «Беларусь не існуе». Калі мы хацелі шукаць інфармацыю у рускіх людзей, яны нам казалі: «Беларусь не існуе». Мы былі ў вакууме, пакуль не з'ездзілі ў Беларусь.

Беларускія асацыяцыі былі ў Францыі і раней. Але гэтыя людзі размаўлялі па-беларуску, пісалі па-беларуску, адрасуючы сваю працу толькі беларускамоўным людзям. Гэта было як маленькае гета. Яны казалі: шкада, што нас не разумеюць. Але ніякі француз не ўмее размаўляць ці чытаць па-беларуску. Для таго, каб змяніць погляды французаў на Беларусь, трэба таксама пісаць і па-французску. А стэрэатыпы ў Францыі былі такія, што вы проста сабе не ўяўляеце. Тоё, што Беларусь лічылі часткай Расеі, гэта яшчэ, так бы мовіць, не самае страшнае. Заўсёды існавала ідэя, што гэтая краіна ўвогуле не існуе. Ёсць Польшча, Расея, а тут – невядома што. Мы чыталі артыкулы, чые аўтары з пафасам сцвярджалі, што на гэтай тэрыторыі заўсёды ідзе даждж, што гэта краіна, дзе няма сонца, дзе людзі сумныя, дзе няма нічога вартага ды цікавага. Але мы адчувалі, што гэта няпраўда.



**A.K.: Чым зараз займаеца «*Perspectives Biélorusses*»?**

В.Ш.: Раз на трох месяцах выдаем бюлетэнь па-французску. Спрабуем адаптавацца да новай сітуацыі. Нараджаючы іншыя асацыяцыі, якія таксама займаюцца беларускімі справамі. Яны жадаюць працаўаць па-сучаснаму, з інтэрнэтам, напрыклад, змяшчаць вельмі кароткія навіны. Мы не будзем працаўаць так. У нашай асацыяцыі ёсць спецыялісты, якія даследуюць палітыку ці мастацтва. Мы таксама пашыраем дзейнасць у інтэрнэце, але ўжо прыспеў час альбо стварыць рэальны часопіс, альбо даследчыя групы, якія змогуць праводзіць дэталёвыя аналіз такіх з'яў, як, напрыклад, дзяржаўная ідэалогія, аўтарытаратизм, аналізаваць культурныя фенамены і г.д. Таму мы шукаем магчымасці стварыць усё гэта. Надышоў момант, калі расчыняюцца новыя дзвёры.

**A.K.: Адкуль вы так добра ведаеце беларускую мову?**

В.Ш.: Мае дзяды былі беларусамі. З Засуля, гэта маленькая вёска недалёка ад Менску. Мой бацька нарадзіўся ў Беларусі. Я заўсёды жыла з людзьмі, якія жывіцца цікавіліся, што адбываецца на радзіме. Мае дзяды размаўлялі па-беларуску, я слухала гэтую мову ўсё дзяцінства. Я не размаўляла з імі па-беларуску, і мне гэтага вельмі шкада, бо я шмат згубіла. Толькі тады, калі ўпала «жалезная заслона», я здолела прыехаць у Беларусь і спрабаваць вывучыць мову. Не могу сказаць, што я вельмі добра размаўляю. Толькі ў Беларусі, з людзьмі, якія размаўляюць па-беларуску, я могу практикавацца,

адчуваць, што я не думаю па-французску. Але ўвогуле я думаю па-французску, нават цяпер. Я яшчэ шукаю мой слоўнік, я яшчэ не адчуваю сябе вельмі свабоднай у беларускай мове.

**A.K.: Ці складана гэта – размаўляць па-беларуску ў Беларусі?**

В.Ш.: Калі ты працуеш у архіве, і запытваешся нешта па-беларуску, то чалавек табе кажа: «Хадзем пакурыць у прыбіральню». І толькі там ён пачынае казаць па-беларуску, толькі ў туалетах, у падвале, дзе ніхто не можа яго падслухаць, бо ён бацца. Я не думала, што людзі могуць так бацца. Але ёсьць і іншы аспект: трэба шмат працаўца для таго, каб людзі ў Беларусі зрабіліся сапраўды талерантнымі. Калі я наведвала Беларусь, то перажыла абсурдныя сітуацыі, як, бадай, кожны, хто жадае вывучыць мову. Вы нічога не ведаецце, вы ніколі не размаўлялі па-беларуску, але вы спрабаўце. Вы думаеце: акей, сёння я нешта скажу па-беларуску. Вы выходзіце на вуліцу. Вы сустрэкаецеся з чалавекам. «Добры дзень!» – «Добры дзень». Вы ведаеце, што вы робіце памылкі, вы не пачуваецеся свабодна, але ўсё-такі вы спрабаўце. Суразмоўца таксама намагаеца вас зразумець. На развітанне вы кажаце: «да-пабачэння, сазонімся». І тады ён падскоквае: «Не, «пазваніць» – гэта па-руску! Трэба казаць «патэлефанаваць». Другі чалавек, калі вы развітаецеся з ім словамі «стэлефануемся, крычыць, што «патэлефанаваць» – гэта польская мова, і трэба казаць «пазваніць»». Як вывучыць мову ў такой сітуацыі? Гэта антыпедагагічныя манеры. Таму няма нічога дзіўнага, што людзі так доўга не могуць навучыцца размаўляць па-беларуску. У Беларусі людзі не маюць права на памылку. А гэта самае галоўнае права чалавека – мець права змяніцца.

**A.K.: Што вы думаеце наоконч магчымага ўядзення новага афіцыйнага правапісу ў Беларусі?**

В.Ш.: Кожная ўлада жадае мець сваю беларускую мову, але вельмі важна разумець, як яна выкарыстоўвае рэформы. Ці людзі ў Беларусі, якія маюць уладу, выкарыстоўваюць мову дзеля таго, каб грамадзяне маглі нармальна, свабодна камунікаваць, альбо яны выкарыстоўваюць гэты мовы пэўно-

таго, каб ламаць камунікацыі паміж людзьмі, захоўваючы такім чынам той самы аўтарытарны рэжым. Рабіць рэформы – гэта знак улады. Але у выпадку з мовай вы чапаеце нешта вельмі інтывнае. Тым больш, што моўную рэформу немагчыма правесці адразу, гэта заўжды план на будучыню. За моўнымі рэформамі заўсёды хаваецца грамадскі практект. Практект Тарапеківіча – гэта адно, савецкая беларуская мова – гэта зусім іншая манера бачыць грамадства. Новая афіцыйная беларуская мова будзе таксама мець свой практект, і мне вельмі цікава пабачыць, які менавіта.

Часта моўныя пытанні выкарыстоўваюць для таго, каб маніпуляваць людзьмі. Цудоўны прыклад – рэферэндум 1995 г., калі паставілі пытанне мовы толькі для таго, каб адцягнуць увагу людзей ад пытання пра змены ў канстытуцыі. Вельмі цікава назіраць, як палітыкі выкарыстоўваюць моўнае пытанне. Мова – гэта важна, культура – таксама важна. Але немагчыма ўсе праблемы вырашыць праз гэта. Трэба таксама ясна і канкрэтна займацца і іншымі праблемамі. Здаецца, я не павінна так казаць, я павінна барапіць мой лагер – тэатральны, культурны. Але пакуль у Беларусі няма палітычных, эканамічных сродкаў, каб рабіць культуру. Якая культура можа быць у аўтарытарным рэжыме, якая мова? Я думаю, што нельга вырашыць праблему наадварот. Я яшчэ не маю ўсіх ключоў каб аналізаваць ўсё гэта, але я працую і спадзяюся, што адшукаю іх.

**A.K.: Як даўно вы былі ў Беларусі апошні раз?**

В.Ш.: Ажно тры гады таму. Я вельмі сумую па Беларусі. Цяпер я займаюся сваім маленькім сынам, ды і сродкі для падарожжа адшукаць даволі складана. Таму я спрабую рабіць карысныя рэчы тут, у Францыі, напрыклад, займаюся перакладамі. Мне здаецца, было вельмі важна перакласці «Тутэйшых» Янкі Купалы на французскую мову. Разам з Ларысай Гіямэ мы два гады працеваўлі над гэтым тэкстам.

**A.K.: Ці складана было перакладаць «Тутэйшых»? Ці магчыма зрабіць гэты твор зразумелым для французаў?**

В.Ш.: Я заўсёды была ўпэўнена, што мы можам знайсці шлях данесці «Тутэйшых» да французскага чытача. Аднак гэта п'еса сапраўды вельмі

складаная. Беларуская мова 20-х гадоў, царкоўнаславянская мова, нямецкая мова, ідыш, польская мова, трасянка... Людзі, якія перакладаюць гэту п'есу, павінны імі валодаць. А мы маладыя, для нас беларускую мову 20-х гадоў вельмі цяжка зразумець. Мы ездзілі ў Беларусь, каб знайсці добрыя слоўнікі. Стварылася нефармальная каманда, якія дапамагала, напрыклад, разабрацца, што гэта значыць – «гэрцум-сролікі». Мы знайшли чатыры спосабы перакласці гэтае слова, але не маглі выбраць слушны. Давялося нават праз інтэрнэт шукаць у Ізраілі даследчыкаў, якія яшчэ размаўляюць на ідзіш, і могуць супаставіць яго з нямецкай мовай. У Парыжы мы шукалі палякаў, якія тлумачылі нам польскія слова. Гэта была фантастычная праца. Я думаю, што пераклад дужа добры, мы ім вельмі задаволеныя. Першы раз людзі таксама гуртаваліся для таго, каб тэкст мог быць апублікованы па-французску. Гэта шчасце!

**A.K.: Але ж у вас атрымаўся ня проста пераклад, а яшчэ і своеасаблівы даведнік для чалавека, які мала знаёмы з часам, у які адбываеца дзеянне ў «Тутэйшых»...**

В.Ш.: Так, мы зрабілі адмысловую табліцу, у якой тлумачыцца, як трэба правільна вымаўляць беларускія гукі. Інакш французы прачытаюць «Minsk» як «Мэнск». Таксама ў кніжцы пададзена гістарычна храналогія для таго, каб чытачы маглі ўяўляць, у якой сітуацыі адбываюцца дзеі п'есы. Ёсьць там і раздзел пра тое, хто быў Купала, і дзе тлумачыцца, чаму мы палічылі важным перакласці гэты тэкст. Нават у рускамоўным асяроддзі Францыі былі вельмі ўдзячныя за гэту кніжку. Людзі казалі: «Нарэшце!» Я спадзяюся, што будуць іншыя класічныя тэксты па-французску.

**A.K.: Што ў вас у планах, задумах, марах?**

В.Ш.: Я хачу скончыць маю кнігу пра мову. Гэта самае галоўнае для мяне. Гэта вельмі вялікі кавалак працы, бо я хачу разабрацца, як моўнае пытанне ўплывала і выкарыстоўвалася ў будаўніцтве ўсходнеславянскіх нацый. Трэба апрацаваць агромністы аўём дакументаў па-руску, па-беларуску, па-польsku, па-французску, па-ангельску, па-ўкраінску. Я думаю, што я ніколі так не працеваў, каб нешта зразумець. А потым, як дапішу, для мяне пачненца новае жыццё... Буду рабіць нешта новае, болей спакойнае, болей лёгкае.